

Амерыканец
абрабаваў банк
з-за сваркі з жонкай

71-гадовага амерыканца Лоўрэнса Джона Рыпла, які абрабаваў банк, каб трапіць у турму і не вяртацца дадому да жонкі, прысудзілі да хатняга арышту, паведамляе The Kansas City Star.



Рабаванне адбылося ў горадзе Канзас-Сіці, штат Канзас, у верасні 2016 года. Рыпл заявіў жонцы, што лепш будзе сядзець у турме, чым застацца з ёй дома. Пасля гэтага ён накіраваўся ў банк, паказаў касіру паперку з падпісам «У мяне пісталет, давай грошы», атрымаў 2294 долары, сеў і стаў чакаць арышту. На судзе пажылы мужчына прызнаў сваю віну і растлумачыў свае дзеянні дэпрэсіяй пасля аперацыі на сэрцы. І адвакат, і пракурор заклікалі суддзю праявіць ласку да падсуднага. Суддзя прысудзіў пажылога мужчыну да хатняга арышту на паўгода і 50 гадзін абавязковых работ. Рыпл аплаціць таксама банку выдаткі ў памеры 227,27 долара і пералічыць 100 у фонд ахвяр злачынстваў.

10 мільёнаў
за ўдар каляскай

Амерыканец запатрабаваў ад American Airlines 10 мільёнаў долараў пасля таго, як на борце лайнера авіякампаніі ў яго ўрэзалася каляска з напоямі, паведамляе Reuters.



Гэта здарылася ў красавіку 2016 года, аднак Чарльз Джонсан і яго жонка Хельга вырашылі звярнуцца ў суд толькі ўлетку 2017-га. Падчас вылету лайнера на мужчыну наляцела незнамацаваная каляска вагой каля 136 кілаграмаў. У выніку Джонсан атрымаў сур'ёзную рану галавы і страціў прытомнасць. Паводле слоў Джонсана, ён атрымаў цяжкую чэрапна-мазгавую траўму, што прывяло да галаўнога болю, рэзкіх перападаў настрою і павышанага пачуцця трывожнасці. Акрамя таго, цяпер ён не ў стане працаваць, а таксама ў пары ўзніклі праблемы ў адносінах.

Веласіпедыст
абagnaў «Ферары»

У сеціве набывае папулярнасць відэа, на якім веласіпедыст абagnaў «Ферары». На сёння ролік прагледзелі больш за 25 мільёнаў чалавек, піша videoboom.



Француз Франсуа Жысі сканструяваў адмысловы веласіпед, на якім змог усталяваць рэкорд хуткасці, разагнаўшыся да 333 км/г. Ён дасягнуў патрэбнай хуткасці за 4,8 секунды. Каб дасягнуць такога выніку, Жысі ўсталяваў на веласіпед рэактыўны рухавік, які ў якасці паліва выкарыстоўвае канцэнтраваны 90-працэнтны перакіс вадароду. Цікава, што на агрэгаце ўсё ж усталяваныя педалі, інакш гэтую канструкцыю нельга было б называць веласіпедам, і Франсуа перыядычна ездзіць на ім, круцячы педалі, калі нікуды не спяшаецца.

Іван КУПАРВАС

12 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Нядзеля,
2 ліпеня

1 Беларусь 1

6.30 Камедыя «Дазвольце цябе пацалаваць... Зноў».*
8.25 Вялікі сэлфі-тур.*
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал».*
9.45 Каробка перадач.*
10.25 Народная раніца.
11.00 «50 рэцэптаў першага».*
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 Камедыя «Дазвольце цябе пацалаваць... На вясселі».*
14.15 Вакол планеты.
15.15 Твой горад.
15.30 Серыял «Без права на памылку».*
19.10 Камедыя «Белыя Росы».*
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Галоўны эфір.
22.10 Дэтэктыў «Ялта-45».*

2 Беларусь 2

7.05, 11.35 «Анлайн 2.0». Скетчкам.*
7.35, 19.30, 22.05 Тэлебарометр.
7.40 Фільм для дзяцей «Дзяўчынка з запалкамі».*
8.45 «Калі мы дома». Скетчкам.*
9.45, 20.05 «Тата папаў». Сямейнае рэаліці-шоу.*
12.10 Анімацыйны фільм «Кунг-фу Панда-2».
13.40 Фантастыка «Трансформеры: эпоха вынішчэння».*
16.30 Баявік «Пёрл Харбар».*
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
22.10 Драма «Выратаваць радавога Раяна».*
1.00 «Вялікая ілюзія на Кіпры».*

ВТВ ВТБ

6.00, 1.00 «Турбаміксер».*
6.30 Скетч-шоу «6 кадраў».*
7.30 Серыял «Супер-Макс».*
8.30 М/ф «Егіптус».0
9.00, 3.00 М/ф «Тры каты».0
9.20, 3.20 М/ф «Смяшарыкі».0
9.40, 3.40 М/ф «Маша і Мядзведзь».0
10.00, 2.30 «Ералаш».0
11.00 «Сэрцы за каханне».*
11.30 «Проста кухня».*
12.00 «Паспець за 24 гадзіны».*
13.00 Серыял «Вы ўсе мяне прыводзіце ў шаленства».*
15.00 Фэнтэзі «Спайдэрвік: хронікі».*
16.50 Анімацыйны фільм «Марская брыгада».0
18.40 «Уральскія пельмені».*
20.40 Фантастыка «Трансформеры-3: цёмны бок Месяца».*
23.40 Серыял «Галыгін.гу».*
00.10 «Кіно ў дэталях».*
4.00 «Лаві момант».*
5.00 «Дурні і дарогі».*

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Еўраньюс».
10.00 «Вас выклікае Таймыр». Маст. фільм.
11.35 Легенды кіно. Андрэй Файт.
12.00, 14.50, 20.50 Кінапаэзія. Артур Смальянінаў чытае верш Аляксандра Пушкіна «На холмах Грузіі лежыць ночная мгла...»
12.05, 1.55 «Жывая прырода Індакітая». Дак. серыял.
12.55 «Перадзвіжнікі. Архіп Куінджы». Дак. фільм.

3 Беларусь 3

7.25 «Размовы пра духоўнае».
7.35, 11.15 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
7.50, 11.30, 23.00 «Гэты дзень».
7.55 «Беларуская кухня». Бульбяная каўбаса з падліўкай.
8.20 «Жандар з Сен-Трапэ». Камедыя.*
9.55 «Наперад у мінулае».
10.25 «Нацыянальны хіт-парад».
11.35 «Сем нявест яфрэйтара Збруева». Камедыя.*
13.10 Е. Міровіч. «Машэка». Тэлеспектакль.
15.30 «Ляточная мыш». Мюзікл.*
17.40 «Апошні дзень». Клара Лучко.*
18.20 «Музыка роднай краіны». Канцэрт Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі.
19.15 «Паласаты рэйс». Камедыя.*
20.40 «Калыханка».0
21.00 «У жніўні 44-га...» Драма.*
23.05 «Святло далёкай зоркі». Памяці кампазітара, народнага артыста БССР Генрыха Вагнера.

5 Беларусь 5

7.30 Лёгкая атлетыка. Брыльянтавая ліга. Парыж.
9.05 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. БАТЭ — «Гарадзея».
10.50 Пляжны футбол. Кубак Дружбы. Турцыя — Літва.
12.00 Піт-стоп.
12.25, 23.50 Пляжны футбол. Кубак Дружбы. Беларусь — Азербайджан.
13.40 «Нашы».
14.00 Аўтаспорт. Дрыфтынг. Кубак Усходняй Еўропы.
14.55 Футбол. Кубак канфедэрацый. Матч за 3-е месца. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

13.25 Легендарныя канцэрты. Тры тэнары — Пласіда Дамінга, Хасэ Карэрас, Лучана Паваротці. Рым, 1990 год.
14.55 Геніі і ліхадзеі. Генрых Шліман.
15.25 «Пешшу...» Масква Жаўтоўскага.
15.55 «Шукальнікі». «Калекцыя Калбасьева».
16.40 Урачыстая цырымонія ўручэння прэзвіаеца...»
18.00 «Ігар Касталеўскі. Быць кавалергардам». Дак. фільм.
18.40 «Безыменная зорка». Маст. фільм.
21.00 Да 60-годдзя з дня нараджэння рэжысёра. «Раману Козаку прэсвячаецца...»
21.35 Раман Козак і Канстанцін Райкін у спектаклі Маскоўскага драматычнага тэатра імя А. С. Пушкіна «Касметыка ворага».
23.40 «Жудасныя бацькі». Маст. фільм.
1.20 «Рабаванне па...-2». М/ф для дарослых.
1.40 Сусветныя скарбы.
2.50 «Джордж Байран». Дак. фільм.

НОБАЛЬГИЯ Настальгія

6.00, 12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1959. 2009 год.*
7.15, 13.40, 1.20 Маст. фільм «Д'Артаньян і тры мушкетёры».*
8.45, 9.40, 11.00, 13.25, 14.40, 17.10, 23.00, 2.40, 3.40 Музычная настальгія.*
9.00, 3.00 «Мінулы час».*
10.00 «Колба часу».*
11.30 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі».*
13.15 Дак. фільм «Навіны дня. Хроніка нашых дзён».*
15.00 «Быў час». 2009 год.*
16.00 Маст. фільм «Камічны палюбоўнік, або Любоўныя задумы сэра Джона Фальстафа».*

17.00 Спорт-цэнтр.
17.10 Змяшаныя адзінаборствы. UFC Fight Night.
19.55 Гісторыя Кубка канфедэрацый. Дак. фільм.
20.50 Футбол. Кубак канфедэрацый. Фінал. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
23.10 Спорт-цэнтр.
23.20 Фактар сілы.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) Нашы навіны.
7.05 Серыял «Лонданград».*
9.05 «Нядзельная прапаведзь» (з субцітрамі).
9.20 М/с «Смяшарыкі. Пінкод».0
9.40 «Бесталковыя нататкі».*
10.00 «Пакуль усе дома».
10.55 «Фазэнда».
11.35 Драма «Мой ласкавы і пшчотны звер».*
13.30 «Пераможца».
15.00 «Тэорыя змовы».*
16.15 Навіны спорту (з субцітрамі).
16.20 Гала-канцэрт «Купальская казка».
18.25 «Лепш за ўсіх!»
20.00 Контурсы.
21.05 «Афтар жот».*
22.05 «Што? Дзе? Калі?» Летняя серыя гульні.
23.15 Камедыя «Каўказская палонная».*
0.40 Камедыя «Дзелаваы людзі».

ТВ РЕН СТБ

6.20 «Нехта нас прыдумаў».
7.10, 8.30, 17.40 Маст. фільм «Усё, што нам патрэбна...».*
8.10 «Скардзіцца дазваляецца».
9.25 «Аўтапанарама».
9.50 Маст. фільм «Пасля кірмашу».*
11.00 «Вялікае снеданне».
11.40, 13.40 «Залата калекцыя беларускай песні. Калядны канцэрт да Дня вышыванкі».

17.45 «Сядзі і глядзі». Музычна-парадыійная праграма.*
18.00 «Акулы п'яра». «Начныя клубы Масквы». 1995 год ***
18.45 «Праграма «А». 1989 год.*
20.35 Праграма «Тэма» з У. Лісцьевым: «Свабоднае каханне». 1992 год ***
21.25 «Ранішняя пошта». «Розныя думкі». 1986 год.*
22.00 «Пра ката...» Маст. фільм.*
0.00 «Юбілейны канцэрт гурта «Земляне». 2-е аддзяленне.*
4.00 «Народжаныя ў СССР».*
5.05 «Песня-82». 2-я частка. Дырэктар Дырэкцыі праграм.*

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00, 8.00, 11.00, 21.00 Тэніс. Турнір АТР. Фінал.
5.30, 9.30, 13.30, 2.30 Веласпорт. «Тур дэ Франс».
7.00 Watts.
12.15, 22.00, 0.30 Веласпорт. «Тур дэ Франс» з Грэгам Лемандам.
13.15, 18.15 Веласпорт. «Тур дэ Франс»-экстра.
18.45, 23.00, 1.30 Футбол. Юнацкі чэмпіянат Еўропы (U-19).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 Меладрама «Чаго хочуч жанчыны?»***
2.50 «Камедыянты (Шоу)».*
3.30 Камедыя «Тата напрат».*
7.10 Камедыя «Вясельны разгром».*
8.55 Меладрама «Міс Пецігру жыве сённяшнім днём».*
10.35 Камедыя «Мільён для чайнікаў».*
12.25 Камедыя «Жанчыны супраць мужчын».*
14.00 Скетчкам «Паміж намі».*

13.30, 16.30 «24 гадзіны».
14.25, 23.45 Маст. фільм «На раздарожжы».*
16.05 «Аўтапанарама». Спецыяльны выпуск.
16.50 «Цэнтральны рэгіён».
17.20 «Далёкія сваякі».
19.30 «Тыдзень».
20.25 Камедыя «Белыя росы».*
22.00 Маст. фільм «Белыя росы. Вяртанне».*

МІР МІР

6.00 «Мільён пытанняў пра прыроду».
6.10 «Такія дзіўныя».*
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша і Мядзведзь».0
6.55 «Зорка ў падарунак».*
7.50 «Культ/Турызм».*
8.20 «Беларусь сёння».*
8.50 «Яшчэ танней».*
9.30 «Любімыя акцёры 2.0».*
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 Серыял «Права на памылку».*
13.55 Маст. фільм «Граніца. Таежны раман».*
16.15, 22.00 Серыял «Сінія ночы».*
21.00 «Разам».
23.15 Серыял «Мафіёза».*
2.20 Маст. фільм «Белы Клык».0
3.40 М/ф.0

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Каханне гаворыць».*
11.00, 14.00 Весткі.
11.20 «Сам сабе рэжысёр».
12.15 «Ранішняя пошта».
12.55 «Сямейны альбом».
13.45 «Наша справа».
14.15 «Смяяцца дазваляецца».
15.30 «Вялікая ўдача».
16.20 Маст. фільм «Дзень вяселля прыйдзеца ўдакладніць».*

14.15 Меладрама «Справа ў табе».*
16.00 Камедыя «Рассеяны».0
17.30 Камедыя «Глыток».*
19.10 Камедыя «Сутэнёр».*
20.50 Камедыя «Дом з паранармальнымі з'явамі».*
22.20 Камедыя «Дом з паранармальнымі з'явамі-2».*
23.55 Прыгоды «Чалавек з Рыа».*

ТВ ТБЗ

6.00 М/ф.
10.00 «Паненка і кулінар».*
10.35, 1.05 «Самара». Серыял.*
13.40 «Жонка. Гісторыя кахання».*
15.00 «Рэвізора».*
20.20 «Без падману».*
21.15 «Квант міласэрнасці». Баявік.*
23.15 «Асцярожна, махляры!».*
23.45 «Звышнатуральнае». Серыял.*
4.00 «Хронікі маскоўскага побыту».*
4.40 «Філіп Кіркораў. Новыя страсці Караля».*

TV 1000 ТБ1000

8.10 Усмешка Моны Лізы.*
10.25 Холад у ліпені.*
12.35 Ужо хто б казаў.*
14.25 Адвакат д'ябла.*
17.05 Як баязлівы Роберт Форд забіў Джэсі Джэймса.*
20.10 Сетка.*
22.25 Бачнасць гневу.*
0.35 Палаўнічыя на трояў.*
2.35 Твары ў натоўпе.*
4.20 Маска.*

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Дзень радыё.*
8.20 Спарта.*
10.20 Слізгаценне.*

18.00, 22.30 Маст. фільм «Зводная сястра».*
20.00 Весткі тыдня.
21.30 Ток-шоу «Што адбываецца».*
23.50 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00 «Цёмны бок».*
6.45 «Адночы...».*
7.20 «Вуснамі дзіцяці».0
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.25 «Падвойныя стандарты. Тут вам не там!».*
9. 20 «Разумны дом».0
10.25 «Першая перадача».*
11.00 «Цуд тэхнікі».*
12.00 «Дачны адказ».0
13.10 «НашСпажыўНагляд».*
14.20 Серыял «Марскія д'яблы. Смерч. Лёсы».*
16.20 «Следства вялі...».*
18.05 «Новыя рускія сенсачыі».*
19.00 «Вынікі тыдня».
20.10 Серыял «Капкан для Папялушкі».*
23.30 «Зоркі сышліся».*

3 мой 8 канал

9.00, 16.15, 18.45, 20.55, 23.55 «Надвор'е».
9.05 «Сябры дзядулі Марка».
9.45 «Адшукваецца адпачынак».*
10.15 «Мой любімы гадаванец».*
10.45 Серыял «Камісар Рэкс».*
12.20 Меладрама «Прыгажуня».*
14.25 Мюзікл «Чыкага».*
16.20 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «Пінгвіны».*
17.55 Серыял «Пуаро Агаты Крысці».*
18.50 Драма «Кандагар».*
20.45 «Вечарніца».*
21.00 Драма «Хросны бацька-3».*

12.30 Рызыка — высакародная справа.
14.20 Заўтра раніцай.*
16.20 Здзіві мяне.*
18.10 Асабісты нумар.*
20.20 Прывід.
22.30 Масква, я люблю цябе!***
0.40 Хто я?***
2.40 Кампенсация.*
4.20 Сатысфакцыя.*

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL National Geographic

6.00 Гульні розуму.*
6.45, 5.35 Навуковыя недарэчнасці.*
7.05 Міжнародны аэрапорт Дубай.*
8.35 Макан і арол.*
9.20, 18.50, 3.15, 4.50 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.*
10.05, 12.50, 14.35, 16.15, 18.00, 21.00 Геній.*
21.50, 1.45 Дзіўная Другая светная.*
22.40 Секунды да катастрофы.*
23.25 Ліхтунгі за маяжой.*
0.10 Даследчык.*
1.00 Дагістарычныя монстры Гітлера.*

Discovery Channel Discovery

8.00 Чыгунка Аўстраліі.*
11.00, 20.00, 7.10 Загадкі планеты Зямля.*
12.00, 21.00 Бітвы робатаў.*
13.00, 22.00 Амерыканскія вынаходнікі.*
14.00 Зорнае выжыванне.*
15.00 Смяротны ўлоў.*
16.00, 23.00 Абаронцы акіяна.*
17.00, 1.00 Траса Калыма.*
18.00 Бітва з акіянам.*
19.00 Палаўнічыя на склады.*
0.00 Геній аўтадызайну.*
2.00 Майстры патаргавацца.*
4.40 Космас наываварат.

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена.